



**ГРУБЫХ СЛОВ НЕ ГОВОРИТЕ,  
ТОЛЬКО ДОБРЫЕ ДАРИТЕ!**



# РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛАРУСИ



# Моя СТРАНА





# ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА БЕЛАРУСИ

- равнинная поверхность;
- полезные ископаемые;
- природные сообщества;
- питьевая вода;
- растения и животные.



# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ:

- ❑ истощение запасов полезных ископаемых;
- ❑ загрязнение окружающей среды;
- ❑ исчезновение многих видов животных и растений;
- ❑ нарушение природного равновесия.



# ОХРАНА ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ



# ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ БЕЛАРУСИ



# АСАБЛІВА АХОЎНЫЯ ПРЫРОДНЫЯ ТЭРЫТОРЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY




## ЗАПВЕДНІК І НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАРКІ

Вялікія Клясычныя ландшафты, Утварылі ў 1925 г. Плошча 8071 га.  
Нацыянальны парк Белавенскія прыродныя помнікі, Утварылі ў 1979 г. іх плошча, а 1981 г. ландшафтны парк, Плошча 12280 га.  
Нацыянальны парк Вялікадзяржэцкія прыродныя помнікі, Утварылі ў 1985 г. Плошча 89115 га (уключаючы прыродныя помнікі) Мінскай і Бабруйскай абласцей.  
Нацыянальны парк Прыпяцкі, Утварылі ў 1989 г. іх плошча, а ў 1996 г. ландшафтны парк, Плошча 82254 га.  
Нацыянальны парк Нарачанскі, Утварылі ў 1999 г. Плошча 34200 га.

ЗАКАЗНЫ РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЗНАЧЭННЯ (на 01.07.2008 г.)

№	Назва	Плошча, га	Статус
1	Вялікія Клясычныя ландшафты	8071	Заказны
2	Нацыянальны парк Белавенскія прыродныя помнікі	12280	Заказны
3	Нацыянальны парк Вялікадзяржэцкія прыродныя помнікі	89115	Заказны
4	Нацыянальны парк Прыпяцкі	82254	Заказны
5	Нацыянальны парк Нарачанскі	34200	Заказны



Асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (на 01.07.2008 г.)

Назва, плошча, статус, дата стварэння, адрас адміністрацыі.

Кольца	Нацыянальны парк	Зялёны ромб	Прыродны помнік
Зялёны ромб	Нацыянальны парк	Зялёны квадрат	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны круг	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны прамавугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны трохвугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны чатырохвугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны пяцівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны шасцівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны семівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны васьмівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны дзевяцівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны дзесяцівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны аднаццацівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны пятнаццацівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны шаснаццацівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны семнаццацівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны восемнаццацівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны девятнаццацівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны дваццацівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны дваццаціп'яцівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны трыццацівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны чатырыццацівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны пяцьдзясяцівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны шэсцьдзясяцівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны сем'дзясяцівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны восем'дзясяцівугольнік	Нацыянальны парк
Пяроўка	Нацыянальны парк	Зялёны дзевяцідзясяцівугольнік	Нацыянальны парк
Квадрат	Нацыянальны парк	Зялёны сто	Нацыянальны парк



- **Заповедники**- это территория, на которой вся природа сохраняется в естественном состоянии, где запрещена любая хозяйственная деятельность человека.
- **Национальные парки** – это территория, которая выделяется не только для охраны природных сообществ, но и используется для туризма и отдыха.
- **Заказники** – охраняемая территория, на которой охраняется не вся природа, а лишь некоторые виды растений и животных. Здесь запрещены лишь некоторые виды хозяйственной деятельности.



# БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА



# ПРИПЯТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



# НАРОЧАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА”



# ПОЛЕССКИЙ РАДИАЦИОННО- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



# Охрана растений и животных

охрана  
окружающей  
среды

создание  
заповедников  
национальных  
парков

занесение  
растений и  
животных в  
Красную  
книгу

выполнение  
правил  
поведения  
в природе

